

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 225 5301)
ЧАЦВЕР
3
КАСТРЬЧНІКА
1935 г.
ГОД ВЫВАННЯ XVII

СХОД МЕНСКАГА АКТЫВА КОМСАМОЛА

2 кастрычніка ў Доме партыі адбыўся сход актыва менскага комсамола, прысвечаны 15-годдзю прамовы Вадзіміра Ільіча Леніна на III з'ездзе ленинскага комсамола.

Гарэлік расказаў, як комсамол з-вона рэалізуе ўказанні Леніна аб вучобе.

Бурнымі воплескамі сустрэлі ўдзельнікі схода актыва старога комсамольца, члена беларускага ўрада — паэта Александровіча.

Тав. Александровіч пасля свайго выступлення прачытаў верш «Шчаслівы той, хто большэвік».

МАЛАДАЯ ГВАРДЫЯ БОЛЬШЭВІЗМА

Мужае наша моладзь. Равеснікі вялікай пролетарскай рэвалюцыі ўжо дасягнулі поўнагоддзя і становяцца поўнапраўнымі грамадзянамі Савецкага Саюза.

Перад савецкай моладдзю, пачаўшай жыць у шчаслівы век стварэння сацыялістычнага ладу, адкрыты шырокія перспектывы, аб якіх марылі многія пакаленні чалавецтва.

«Імяна моладзі прадстаіць сапраўдная задача стварэння комуністычнага грамадства» — гаварыў Ленін у прамове на III з'ездзе комсамола 15 гадоў назад.

«Мы можам будаваць камунізм толькі з той сумы ведаў, арганізаваных і ўстаноў, пры тым запасе чалавечых сіл і сродкаў, якія асталіся нам ад старога грамадства».

Савецкая моладзь, наш слаўны ленинскі комсамол, які носіць імя вялікага настаўніка, уванчала сябе неўвядомымі перамогамі.

На заводах нашай індустрыі, на бізнесных палях калгаснай зямлі, у лабараторыях і школах авалодвала рабоча-сялянская моладзь спадчынай мінулага, рухаючы ўперад навуку і тэхніку.

Быць маладым, быць комсамольцам, змагацца пад слаўным сцягам Леніна, жыць і тварыць у эпоху Сталіна.

Трэба выходзіць нашу моладзь на незабыўны подвиг парижскіх кунунараў, на самаадданай барацьбе рускіх рабочых у 1905 годзе, на вялікай Окцябрскай рэвалюцыі, на прыкладах жыцця лепшых людзей чалавецтва — Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна.

Будучы глыбока ідэйнай, наша моладзь павінна ўладаць палкім пачуццём класавай нянавісці да ўсяго варожага, бруднага і подлага, што асталося ад старога свету.

На плечы нашай савецкай моладзі гісторыя ўскладзены гіганцкія задачы. Яна павінна змяніць пакаленне гераічных байцоў, зрбыўшых найвялікшую з рэвалюцый і ўдвардзіўшых сацыялізм на адной шоста частцы зямлі.

Наша моладзь павінна ўладаць якасцямі чалавека сацыялістычнай эпохі, быць дастойнай нашай гераічнай партыі.

Малады чалавек нашай краіны павінен быць перш за ўсё глыбока ідэйным чалавекам, бо набыць сталёвую волю, ясную моту, рэвалюцыйную бясстрашнасьць можна толькі будучы натхнёным вялікімі ідэямі.

цыйнай барацьбы пролетарыята і гераічных гады сацыялістычнага будаўніцтва.

Будучы глыбока ідэйнай, наша моладзь павінна ўладаць палкім пачуццём класавай нянавісці да ўсяго варожага, бруднага і подлага, што асталося ад старога свету.

Камсамол, на якога партыя ўсклала сапраўды гістарычную місію — выхаванне савецкай моладзі, павінен прадаваць не пакладаючы рук над выхаваннем указання Сталіна аб выхаванні моладзі ў духу ленинізму.

Далёка не на ўсіх участках комсамол разгарнуў неабходную барацьбу за выхаванне моладзі. Яшчэ не ўсе работнікі комсамола ад слоў перайшлі да справы, і ва многіх мясцах узровень выхаваўчай работы комсамола рэзка адстае ад патрабаванняў партыі.

У савецкай моладзі вялікая, ясная мэта — будаваць камунізм. Гэта мэта натхняе нашу моладзь, множаць яе сілы, расціць розум, кую магутнае неперажомае племя сацыялізма.

Гэта мэта натхняе нашу моладзь, множаць яе сілы, расціць розум, кую магутнае неперажомае племя сацыялізма.

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ ІТАЛЬЯНСКІЯ ВОЙСКІ УВАРВАЛІСЯ У АБІСІНІЮ

ЛОНДАН, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Вячэрні друк паведамляе, што італьянскія войскі ўварваліся ў Абісінію ля горнага ланцуга Мусса-Алі, недалёка ад стыку граніцы Абісініі, Эрытрэі і французскага Сомалі.

Агенцтва «Брытыш юнайтэд прэс» паведамляе, што, згодна інфармацыі, атрыманай абісініскімі ўладамі, італьянскія войскі знаходзяцца на абісінскай тэрыторыі ўжо на працягу тыдня.

НАДЗВЫЧАЙНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ АНГЛІЙСКАГА ГАБІНЕТА

ЛОНДАН, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Рэйтэра, сёння адбылася надзвычайнае пасяджэнне англійскага кабінета.

Агенцтва Рэйтэра ўказвае, што на пасяджэнні было пастаноўлена прапанаваць усім міністрам быць гатовымі да любых надзвычайных абставін і што адначасова ваеннаму ведамству прадастаўлены шыро-

к усходу і захаду ад гары Муссалі. Агенцтва Рэйтэр указвае, што пакуль ніякіх ваенных дзеянняў яшчэ не адбылася.

ПАРЫЖ, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Агенцтва Гавас паведамляе: «Згодна тэлеграмы карэспандэнта «Пары суар» у Адыс-Абебе, італьянскія войскі, якія налічваюць прыкладна 20 тыс. чалавек, увайшлі трыма калонамі ў раён Мусса. У сувязі з гэтым паміж італьянскімі войскамі і перагулярымі атрадамі плямён ў Далакілі неадкладна пачаліся сутычкі.

АНГЛА-ФРАНЦУЗСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ


Пазіцыя Англіі ў выпадку вайны

ЛОНДАН, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Згодна паведамлення агенцтва Рэйтэра, паводле якога нават у цяперашняй стадыі запыталася Францыя аб не пазіцыі ў выпадку нечаканага нападу італьянцаў на англійскі флот.

Паводле слоў паведамлення, у аўтарытэтных колах указваець, што гэта запытанне было зроблена не ў парадку гандлю.

Далей у паведамленні гаворыцца: «Няма ніякага апраўдання для сцвярджэнняў, быццам англійскі ўрад даваў Італіі якую-небудзь падставу для ілюзіяў».

Далей у паведамленні гаворыцца: «Няма ніякага апраўдання для сцвярджэнняў, быццам англійскі ўрад даваў Італіі якую-небудзь падставу для ілюзіяў».



Англія канцэнтруе магутны морскі флот у зоне Суэцкага канала. НА ЗДЫМКУ: эскадра ваенных караблёў ля ўваходу ў канал.

Вялікія маневры ў раёне Суэцкага канала

РЫМ, 30 верасня. (БЕЛТА). Як вядома, Англія праводзіць ўзмоцненыя маневры як паветраных, так і сухапутных сіл у раёне Суэцкага канала.

План камандвання англійскіх ўзброеных сілаў, згодна весткам італьянскай газеты, заключаецца ў тым, што непрыяцель займе Каір і накіруваецца ў зоне Суэцкага канала (плян ад Каіра да Суэца ўсяго 135 кіламетраў).

АНГЛІЯ УМАЦОУВАЕ ГІБРАЛТАР

ПАРЫЖ, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Газета «Тан», паведамляючы аб мерах англійскага ўрада па абароне Гібралтара, перадае, што ваенныя падрыхтаваныя прадаўжалоцца днём і ноччу.

Умацавана 50 батарэяў зенітных гармат. З Англіі прыбыла новых 10 гідрасамалётаў.

Авіяцыйныя катастрофы ў Германіі

ПРАГА, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Газета «Поагер тагеблат» змяшчае паведамленне з Берліна аб авіяцыйных катастрофах, якія адбыліся ў часе маневраў германскага паветранага флота ў

ПАЕЗДКА ГІТЛЕРА ПА УСХОДНЯЙ ПРУСІІ

БЕРЛІН, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Гітлер, які робіць паездку па ўсходняй Прусіі і праводзіць

у лабораторыях і школах авалодвала рабоча-сялянская моладзь спадчынай мінулага, рухаючы ўперад навуку і тэхніку. Яна вучылася камунізму ў барацьбе, пад кіраўніцтвам партыі набывала вопыт у рашучай схватцы з кулацтвам, расла і загартоўвалася ідэйна ў барацьбе з ухіламі ад левінскай лініі партыі.

У нашай краіне вялікае шчасце

тва — марксізм. Малады чалавек нашай краіны павінен быць перш за ўсё глыбока ідэйным чалавекам, бо набыць сталёвую волю, ясную мэту, рэвалюцыйную бесстрашнасьць можна толькі будучы натхнёным вялікімі ідэямі марксізма-ленінізма. Крыніцай ідэйнага фармавання нашай моладзі з'яўляецца гісторыя большэвіцкай партыі, гісторыя рэволю-

цыйнага пераможае племя сацыялізма. Гэтану слаўнаму племені належыць вялікае будучае. Яно здолее, калі патрэбна будзе, абараніць сваю радзіму, не шкадуючы ні сіл, ні самога жыцця. Яно здолее данесці баявы сьпіг Леніна і Сталіна да поўнага вызвалення працоўных ва ўсім свеце. (Перадавы артыкул «Праўды»).

Аб стварэнні пры гаркомах і райкомах актыва прапагандыстаў і агітатараў

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

У пастанове ЦК ВКП(б) «Аб прапагандысцкай рабоце ў бліжэйшы час» сказана: «ЦК ВКП(б) прапануе райкомам, аб'ёмам і ЦК нацкомпартыі, а таксама райкомам арганізаваць пры камітэтах актыва прапагандыстаў і агітатараў для выдзялення прапагандысцкай і агітатыйнай работы па заданых партыйных камітэтаў, сістэматычна інструкуючы і падрыхтоўваючы гэты актыв».

Не глядзячы на яснае і катэгарычнае ўказанне ЦК, большасць гаркомаў і райкомаў, як паказала правёрка, не прыступілі нават да гэтай работы. Да гэтага часу актыва прапагандыстаў і агітатараў не створаны і ў найбольшай частцы раёнаў яны не разумеюць сэнсу і мэты гэтай важнейшай дзяржаўнай.

Лічыць такое становішча абсалютна недапушчальным, ЦК КП(б)Б прапануе зараз-жа стварыць пры гаркомах і райкомах актыва прапагандыстаў і агітатараў. Зацвердзіць персанальны спіс прапагандыстаў і агітатараў на бюро РК і РК і прышлать спіс іх у культпрод ЦК КП(б)Б для зацверджання на бюро ЦК.

Змест работы актыва прапагандыстаў і агітатараў у асноўным павінен заключатца ў наступным:

Актыва прапагандыстаў і агітатараў, як сказана ў пастанове ЦК, праводзіць сваю работу «па заданых партыйных камітэтаў», які, разам з выкладаннем у школах і гуртках і чытаннем дакладаў, павінен дапамагчы партыйным камітэтам чула ўважліваць усе пытанні, асабліва цікавячыя рабочых і калгаснікаў, свечасо-

ва на іх рэагаваць, даць дакладнае, вычарпальнае іх тлумачэнне. Актыва прапагандыстаў павінен дапамагчы райкому арганізаваць правёрку выкладання гісторыі партыі і іншых дысцыплін, зжыць фармалізм у вучобе — павысіць якасць яе як у сетцы масавай партасветы, так і ў сетцы завочнага навучання; дапамагаць і кансультаваць маладых, не маючых вопыту, прапагандыстаў па ўсіх пытаннях, узнікаючых у працэсе вучобы, арганізаваць ім метадычную дапамогу.

Актыва агітатараў мае сваёй мэтай дапамагчы райкому, парткому растлумачыць шырокім масам рабочых і калгаснікаў пытанні бягучай палітыкі, прычым яго роля, як агітатара, не павінна абмежавацца толькі тым, што ён зробіць даклад. Яго роля і функцыя значна шырэй. Неабходна, як правіла, каб гэты агітатар перад дакладам пабываў у цэху, у калгасе, правёў гутаркі з асобнымі рабочымі ці калгаснікамі, выявіў бы ў гэтай гутарцы асабліва цікавячыя рабочых пытанні, не пакідаючы ні аднаго пытання без адказу, даводзячы да ведама райкому або парткому аб пытаннях, якія цікавяць рабочых. Актыва

агітатараў — важнейшае звяно ў лепшай арганізацыі і правядзенні агітатыйна-масавай работы.

У склад актыва прапагандыстаў і агітатараў павінны ўвайсці таварышы, маючы дастатковы ўзровень тэарэтычнай падрыхтоўкі, уважліва правяраючы, партыйна вытрыманыя, маючы вопыт прапагандысцкай і агітатыйнай работы. Гэты актыва прапагандыстаў і агітатараў павінен асабліва ведаць сакратары РК, культпроды РК, яго неабходна сістэматычна ўцягваць у агульнапартыйную работу, запрашаць на асабліва важныя пасяджэнні бюро РК, інфармаваць яго па ўнутрыпартыйных пытаннях, па пытаннях сацыялістычнага будаўніцтва.

Райкомы павінны заслухоўваць на бюро РК справаздачы прапагандыстаў і агітатараў, уважліва разглядаючы ўсе пытанні, высуваемыя імі. Апіраючыся на актыва прапагандыстаў і агітатараў, раённыя камітэты партыі змогуць лепш арганізаваць і паставіць работу па партасвеце і абслужыць бягучай злобяднеўнай агітатыйнай шорымі масы працоўных.

УСЕБЕЛАРУСКІ ЗЛЁТ МАЙСТРОУ ІЛЬНУ

8 кастрычніка ў Менску склікаецца ўсебеларускі злёт калгасніц-ударніц — майстроў апрацоўкі ільну.

Кожны раён павінен забяспечыць вылучэнне на злёт з калгасаў лепшых людзей — калгасніц-ударніц па мяццю, сушцы, тропцы ільну ў лік раённай нормы.

Сельгасадзел ЦК КП(б)Б, НКЗ БССР.

ТРЭНІРОВАЧНЫ ПАЛЁТ СФЕРЫЧНАГА АЭРАСТАТА

МАСКВА, 2 верасня. (Па тэлефону ад кар. «Звязды»). Сёння, у 17 г. 10 мін., з Буцава (пад Масквой) падняўся ў паветра сферычны аэростат аб'ёмам у 1.200 кубаметраў. У трэніровачны высотны палёт падняліся вядомы стратанаўт тав. Пракоф'еў і кіраўнік паветра-плавальнай кафедры Ваенна-паветранай акадэміі імя Жукоўскага тав. Семёнаў. Падрыхтоўка да палёту, правёрка ўсёй матэрыяльнай часткі і напавоўне абалонкі газам прайшлі пад кіраўніцтвам ордэнаносца тав. Гарганідзе ў рэкордна-кароткі тэрмін — 45 мінут. Аэранаўты падняліся на вышыню выш 9.000 метраў і ў 19 г. 05 мін. прыземліліся каля вёскі Софіно, недалёка ад станцыі Барыбіно, Павелецкай чыгункі, за 80 кілометраў ад сталіцы.

Не глядзячы на туман, пасадка адбылася вельмі добра. Матэрыяльная частка аэростата дастаўлена ў Маскву.

ТАВ. РУБІНІН — ПАУПРЭД СССР У БЕЛЬГІ

МАСКВА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). ЦК ВКП(б) СССР вясначыў тав. Рубініна Е. В. паўпрэдам СССР у Бельгі.


Далей у паведамленні гаворыцца: «Няма ніякага апраўдання для сцвярдзення, быццам англійскі ўрад даваў Італіі якую-небудзь падставу для ілюзій. Наш дыпламатычны кантакт з рымскім урадам у самы апошні час меў на мэле разрадзіць згушчаную атмасферу. Аднак, мы зусім не давалі зразумець, што наша пастаянная вернасць прынцыпам Лігі нацый у якой-небудзь меры аслабла. Мы лічым становішча не менш сур'ёзным, чым раней. Мала падстаў спадзявацца, што вайна можа быць прадухілена. Але мы можам быць упэўнены, што англійскі ўрад зробіць усё, што ў яго сілах, каб найлепшым чынам скарыстаць апарат Лігі нацый для найхутчэйшага скажэння вайны.

ПРАГА, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Газета «Полате» тэаблат змяшчае паведамленне з Берліна аб авіяцыйных катастрофах, якія адбыліся ў часе манеўраў германскага паветранага флота ў раёне порта Варнемюндэ, у Балтыцкім моры, аб якіх германскі друк увесь час маўчаў.

Як паведамляюць газеты, у часе манеўраў з розных прычын загінулі 4 разведачныя самалёты, прычым былі забіты обер-лейтнанты Волварт, Верман, а таксама некалькі другіх лётчыкаў-наглядальнікаў і рад іншых асоб, якія знаходзіліся на гэтых самалётах.

ПРУСІЯ
БЕРЛІН, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). Гітлер, які робіць паездку па ўсходняй Прусіі і праводзіць агляды размяшчаных там ваенных часцей, учора ў суправаджэнні ваеннага міністра Бломберга і інш. паведаў і агледзеў крэпасць Шлау.

З Шлау Гітлер накіраваўся ў Нейгаузен, дзе прыняў парад авіяцыйных часцей. Затым Гітлер са світай накіраваўся ў Аленштэйн, дзе прыняў парад размяшчаных там вайсковых часцей.



НА БУДАВНІЦТВЕ КАНАЛА МАСКВА—ВОЛГА.
НА ЗДЫМКУ: ПОЎНАПВАРТНЫ ЭКСКАВАТАР.

Суд над саб-тэжнікамі стаханўскага метада

Нядаўна выязная сесія абласнога суда ў Лісічанску разгледзела справу сабатажніка стаханўскага метада работы былога начальніка ўчастка шахты Жукава. Суд устанавіў, што Жукаў свядома зрываў нармальную работу ўдарнікаў. Жукаў асуджаны да 10 год пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.

3 дна мора

Одэская партыя чырвонаспасяжнага Эпрона (экспедыцыя палводных работ асобага назначэння) пачала падрыхтоўку да пад'ёму з дна мора транспарта «Патагонія», ёмкасцю звыш 11 тыс. тон. Транспарт затоплен у часе імперыялістычнай вайны. На пад'ёме будучы працаваць 20 пантонаў.

Інстытут па перасаджванні рагавіцы

На базе Одэскай вочнай клінікі, якую кіраве заслужаны дзеяч навукі праф. Філатаў, зрабіўшы 200 аперацый перасаджвання рагавіцы вока, арганізуюцца ўсесаюзны інстытут па перасаджванні рагавіцы. Праф. Філатаў за выдатныя навуковыя заслугі прэміраваны аўтамашынай.

Белуга вагой у 270 кілограм

Гэтымі днямі рабочы Ростсельмаша тав. ПАПСК злавіў у нізоўі Дона і здаў на пункт Азоўскага рыбнага завода белугу вагой у 270 кілограм. З гэтай белугі атрымана 27 кілограм ікры. Тав. ПАПСК атрымаў за рыбу больш 600 руб.

УЗНАГА РОДЖАННЕ Т. В. Ч. КАЧАПАВА

МАСКВА, 2 кастрычніка. (БЕЛТА). За выключныя заслугі ў галіне мастацтва ЦК ВКП(б) СССР узнагародзіў народнага артыста рэспублікі Васіля Іванавіча Качапава к дню яго 60-годдзя і 40-годдзя артыстычнай дзейнасці ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга.

СУСВЕТНЫ РЭКОРД ТКАЧЫХІ ВІНАГРАДАВАЙ

ІВАНОВА, 1 кастрычніка. (БЕЛТА). Ткачыха вічугскай фабрыкі імя Ногіна Дуса Вінаградова і кастрычніка перайшла на абслугоўванне 100 варштатаў. За першы дзень яна выпрацавала 1.085 метраў малескіну. Яе зменшчыца Марыя Вінаградова выпрацавала 1.070 метраў малескіну. Па колькасці абслугоўваных варштатаў Вінаградова паставіла сусветны рэкорд.

Сёння перайшлі на 96 варштатаў ткачыхі раднікоўскага камбіната «Большэвік» Тася Одзіцова і Ірына Лапшына.

ПАРАХОД „СТАЛІНГРАД“ У ПО ДАНСКИМ ПАРТУ

Прыбыццё парахода «Сталінград», які зрабіў гераічны рейс з Владзівастока ў Мурманск і адтуль у Англію праз Паўночны морскі шлях, выклікала вялікі інтарэс у Лондане. На борт парахода з'явіліся многія журналісты і фатографы. Капітан парахода тав. Мелехава наведваў многія журналісты і вядомы даследчык Арктыкі капітан Джойс. У гонар каманды парахода савецкая калянія ў Лондане арганізавала вечар у сваім клубе.

ПРАВЕРКА ПАРТДАКУМЕНТАЎ КАМАРЫНСКІЯ ЛІБЕРАЛЫ

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды».)

107 членаў і кандыдатаў партыі аб'яднала камарынская арганізацыя да пачатку правёркі партыйных дакументаў. Арганізацыя як відаць, невялікая. Большасць камуністаў аб'ядналы ў пярвічныя арганізацыі, а адзіночак 44.

Усе ўжо даўно прайшлі праз кабінет сакратара райкома, дзе ён асабіста правяраў партыйныя дакументы; амаль на ўсіх складзены акты.

Між тым, сказаць, што правёрка набліжаецца к канцу, нельга і гэтага не адмаўляюць самі кіраўнікі арганізацыі, хоць жаданне закончыць правёрку як можна хутчэй ёсць.

Лічыць, што правёрка набліжаецца к канцу, нельга, па прэсаму раду прычыны. Першая і асноўная з іх заключаецца ў тым, што ў працэсе правёркі не быў выяўлен і выключан з партыі не адзін прахадзімец, прычым толькі ў некалькіх асоб затрыманы партыйныя дакументы.

Устае пытанне: можа арганізацыя сапраўды крыху чыстая, можа сапраўды ні адзін прахадзімец не рашыўся забрацца ў такі далёкі і ціхі раён?

Становішча-ж партыйных дакументаў, іх выключная заблытанасць гаворыць аб адваротным. Ёсць у раёне лутгас. Пры ім створана пярвічная партыйная арганізацыя. Да яе між іншым прымаюцца сакратар райкома КП(б)Б тав. Трызна. У гэтай арганізацыі, якая складаецца з чатырох членаў і аднаго кандыдата партыі, за выключэннем тав. Трызны няма ні аднаго камуніста без дэфектаў у партдакументах і заблытанасці іх.

У парторга Капцельсона няма ў партдакументах указанняў аб месцы прыёму ў партыю, прычым у 1917 годзе ў Бабруйску Капцельсон састаяў у Бундзе, а ў 1918 годзе ён вступіў у партыю дзесяці ў Крэменчугу.

У дырэктара лутгаса, камуніста

Кастакова, у партбілеце падчысчаны год прыёму ў партыю.

У дырэктара сенапрасавальнага заводу Губанькова ў партбілеце не ўказан час прыёму ў партыю.

Кандыдат партыі Дукорскі, які працуе намеснікам сакратара райкома ЛКСМБ, сярэў пры прыёме ў партыю сваё сацыяльнае паходжанне. Бацька яго ў мінулым буйны гандляр і ў 1925 годзе пазабавлен выбарчых праў.

Гэта толькі па адной пярвічнай арганізацыі. У другіх не на многа лепш. Усяго пры правёрцы выкрыты 22 дэфекты, з іх у членскіх білетах 11 і ва ўчотных картках 8.

Гэтыя дэфекты выкрыты пры зверцы дакументаў. Больш глыбокае азнаямленне паказвае, што гэтыя лічбы далёка няпоўныя.

Трэба адзначыць, што ў працэсе правёркі мала, выключна мала займаліся жыццёвым шляхам кожнага камуніста. А гэта справа — самая забытая.

Калі райком стаўкнуўся з такой колькасцю дэфектаў і такой заблытанасцю спраў, ва ўсе краі Саюза пасылаюцца запысы. Паслалі запысы і рашылі чакаць. А адказы або наогул не паступаюць, або не задавальняюць сваёй дакладнасцю.

Райком чакае і арганізацыя чакае. Чакаюць адказаў. Між тым ад саміх камуністаў райком не атрымаў амаль ні аднаго выкрываўчага матэрыялу.

Арганізацыя не прымае ўдзелу ў правёрцы. Кожны думае аб сабе, як-бы разлабыць патрэбную спраўку, і гэтым справа канчаецца.

Мы запікавіліся прычынамі такой пасіўнасці арганізацыі і гэтыя прычыны зусім ясныя. Многа прапрацоўвалі закрытае пісьмо ЦК ВКП(б) ад 13 мая ў арганізацыі, правялі нават сходы, дзе заслухалі напярэднія вынікі правёркі, але яны ішла прапрацоўка сведчыць такі, не адзіны прыклад.

Калі верыць пратаколу, сходы

пярвічнай партарганізацыі райсаюза адбыўся 23 мая. На парадку дня стаяла пытанне: прапрацоўка закрытага пісьма ЦК ВКП(б) аб хаванні партыйных дакументаў. Выказаліся амаль усе. На якім высокім прынцыповым узроўні прайшлі спрэчкі, сведчыць пастанова схода, заісаная літаральна наступным чынам:

«Пярвічная партыйная арганізацыя абавязвае парторга тав. Энцигона зварнуць самую сур'ёзную ўвагу на хаванне партыйных дакументаў, прыстасаваць для гэтай мэты спецыяльную скрыню, якая-б замкчалася, каб туды не маглі прайсці пачобныя (!) асобы, каб збегнуць раскравданні партдакументаў».

Вось і ўсё. Коротка і ясна. Партдакументы — у скрыню, пад замок і пытанне вырашана.

Так, або амаль так прайшлі сходы ва ўсіх арганізацыях. Ні ў адной пастанове, ні ў адным выступленні не ўзятая пад сумненне ні адна асоба, голасна не названа ні адно прозвішча. Так прайшла прапрацоўка, у такой абстаноўцы абмяркоўвалі вынікі правёркі. Ці варта з'яўляцца таму факту, што ў працэсе правёркі ад камуністаў не паступіла выкрываўчых матэрыялаў?

Натуральным rezultатам правёркі павіна было з'явіцца ўзмацненне, ажыўленне ўнутрыпартыйнай работы і вылучэнне новых кадраў. Але і гэтых rezultатаў у арганізацыі не відаць.

Такім чынам, нельга быць гарантаваным, што вораг партыі — класавы вораг і прахадзімец — не слявіць яшчэ дзе-небудзь з партыйным білетам у ціхай і мірнай камарынскай абстаноўцы ціха і ўмела робячы свае справы. Умовы для гэтага ёсць.

Райком-жа і арганізацыя чакаюць адказаў на пасланыя запысы...

Л. ГЛЕЗЕР.

м. Камарын.

Ачаг культуры

(Ад спецыяльнага кар. «Звязды».)

Аб бальніцкім касцёле ішла пагалоска, як аб «святым доме», у якім з'явілася богаўдэная ікона з Візантыі. Ксяндзы пусцілі чуткі, што ікона, ці бачыце, доўга ішла без адпачынку і астановак, лёгка прайшла праз Чорнае мора, Дняпро, Друць і, прышоўшы ў Бялынічы, спынілася і асталася ў касцёле. А для таго, каб прыцягнуць больш увагі веруючых, ксяндзы тайна перанеслі ікону ў капліцу, а потым інсцэніравалі пажар у касцёле. На гэтых шарлатанскіх байках добра зарабілі ксяндзы і іх прыяцелі.

Так было...

Цяпер расказ аб іконе, якая прабралася ў Бялынічы з Візантыі, выклікае смех. Працоўныя ўжо даўно ўпэўніліся ў наглым ашуканстве папоў. Зараз касцёл ператварыўся ў цэнтра адурманьвання працоўных у цэнтр, распаўсюджваючы культуры ў масах.

У памяшканні былога касцёла — дом сацыялістычнай культуры. Ён мае вялікую залу на 500 глядачоў, чытальню, бібліятэку з 7 тысячамі тамоў, вялікае фай, па-

кой для работы гурткоў. Тут развівае свае таленты моладзь, адпачываюць дарослыя калгаснікі, рабочыя і служачыя. Харавы, музычны, драматычны і шахматна-шапачны гурткі працуюць пры доме сацыяльнай культуры. Нядаўна харавы і драматычны гурткі атрымалі на ўсебеларускай алімпіядае самадзейнага мастацтва прэміі-граматы за добрае выкананне і добры падбор рэпертуару. Гурткі часта выступаюць не толькі ў доме сацыяльнай культуры, але выязджаюць у калгасы.

6 кіноперасовак, 12 калгасных бібліятэк і 8 перасоватных бібліятэк арганізаваў у гэтым годзе дом сацыяльнай культуры. У самім доме зараз заканчваецца абсталяванне гучавага кіно. Нядаўна тут выступалі брыгады БДТ-1 і беларускі тэатр рабочай моладзі.

Так былі касцёл — ачаг іракабесся — ператварыўся ў культурны ачаг, які дапамагае працоўным будаваць замочнае, культурнае жыццё.

Р. ДОДЗІН.

У ТЭАТРАХ ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета, арганізаваны два гады назад са студыі, спаравіў вялікую работу па абслугоўванню працоўных як у Менску, так і на перыферыі. У поўным сваім складзе (салісты, канела, балет, аркестр, мантыровачная частка і т. д.) тэатр выязджаў на гастролі і абслужыў буйнейшыя прамысловыя цэнтры Беларусі — Віцебск, Магілёў, Гомель і Бабруйск. Былі паказаны «Пікавая дама» (музыка Чайкоўскага пастаўка Марцінава, мастацкае афармленне Вільяма), «Севільскі цырульнік» (музыка Родзіні, пастаўка О. Барысевіч, мастацкае афармленне Шкляева), «Князь Ігар» (музыка Барадзіна, пастаўка Чарняўскага, мастацкае афармленне Бобышова) і балет «Чырвоны мак» (пастаўка галоўнага балетмейстара тэатра Л. М. Крэмарэўскага).

Новы сезон гэтага года адкрыт у г. Менску операй «Князь Ігар» і прэм'ерай «Капелья» (балетны спектакль у пастаўцы заслужанага артыста рэспублікі Ф. В. Лопухава, мастацкае афармленне М. Бобышова).

Тэатр запрасіў на работу ў якасці галоўнага рэжысера М. Г. Дыскоўскага. Вядуцца перагаворы з лепшымі спевакамі СССР аб іх рабоце ў тэатры. Да канца гэтага года ў тэатры будуць пастаўлены «Кармэн» і «Рыгалетто» («Кармэн» ставіць галоўны рэжысёр М. Г. Дыскоўскі, у мастацкім афармленні М. М. Сапегіна. Опера «Рыгалетто» ставіць рэжысёр тэатра імя Нежворніча-Данчэнта тав. Златогораў пад кіраўніцтвам заслужанага артыста рэспублікі Б. А. Марцінава. Дырыжор — заслужаны артыст рэспублікі І. А. Гітгард).

Тэатрам надвычай былі зацікаўлены працоўныя масы. З асаблівым поспехам праходзілі пастаўкі «Пікавая дама» і «Севільскі цырульнік». Абслужана каля 100 тысяч глядачоў. Асаблівай павагай карысталіся нашы акторы, як Аляксандраўскага, Мілошэ, Радзі-

ганізоўваў даклады і канцэрты. Тэатр атрымаў рад грамад і падзяк ад рабочых і грамадскіх арганізацый, а паасобных работнікі — граматы ўдзячнасці і каштоўныя падарункі. Паказана некалькі пастацовак для дзяцей. З вялікай прыемнасцю глядзелі дзеці «Чырвоны мак».

Тэатр запрасіў на работу ў якасці галоўнага рэжысера М. Г. Дыскоўскага. Вядуцца перагаворы з лепшымі спевакамі СССР аб іх рабоце ў тэатры. Да канца гэтага года ў тэатры будуць пастаўлены «Кармэн» і «Рыгалетто» («Кармэн» ставіць галоўны рэжысёр М. Г. Дыскоўскі, у мастацкім афармленні М. М. Сапегіна. Опера «Рыгалетто» ставіць рэжысёр тэатра імя Нежворніча-Данчэнта тав. Златогораў пад кіраўніцтвам заслужанага артыста рэспублікі Б. А. Марцінава. Дырыжор — заслужаны артыст рэспублікі І. А. Гітгард).

Тэатрам надвычай былі зацікаўлены працоўныя масы. З асаблівым поспехам праходзілі пастаўкі «Пікавая дама» і «Севільскі цырульнік». Абслужана каля 100 тысяч глядачоў. Асаблівай павагай карысталіся нашы акторы, як Аляксандраўскага, Мілошэ, Радзі-

Па той бок граніцы

(Па шпальтах польскіх газет)

Катастрафічнае становішча

сялянства ў Польшчы

Афіцыйная «Газета польска» змяшчае карэспандэнцыю з Познані аб становішчы ў познанскай вёсцы. Карэспандэнцыя дае настолькі яркія факты, што даволі некалькі вытрымаць з яе, каб уявіць становішча польскай вёскі ва ўсім яе непрыфарбаваным святле.

«Катастрафічны недахват едак у мінулым годзе знішчыў рэзультаты працы селяніна. Надзвычайна па размерох засуха гэтага года прынесла сапраўды жудасныя наступствы ў асноўным таму, што яна абрушылася на сельскую гаспадарку, зусім высіленую леташняй катастрафай».

«Так званая «земельная камісія», — предаўжае «Газета польска», — якія праводзяць у даны момант ацэнку зямельных участкаў для ўстаўлення размероў паземельнага падатку, зрабілі пробнае ўскрыццё глебы. Аказалася, што ва многіх мясцовасцях зямля на глыбіні паўтара метра зусім не мае вадкасці. Ці даўна, што тут нельга было нават прыступіць да ворыва глебы? Кони рвалі пестромкі, а намы плугоў неманістую глебу, якая ператварылася ў падобнае граніта».

«Газета польска» прыводзіць далей паведамленні сялян, якія маюць усяго глыбіню катастрафічнага стану ў раёнах, ахопленых засухай.

Аднак, становішча ў галіне хлебных культур пры ўсёй яго катастрафічнасці ўсё-ж лепшае, чым становішча з кармамі для жывёлы і бульбай. Бульба ў гэтым годзе надзвычай дробная (велічыней з арэх), к таму-ж яе вельмі мала. Таму ўжо з'явіліся селянскія гаспадарках па словах газеты з'едзена амаль ужо ўся бульба. Зіма будзе вельмі цяжкай, бо бульба з'яўляецца галоўным прадуктам харчавання польскай вёскі.

Яшчэ горш з кармамі для жывёлы. Ужо цяпер — піша «Газета польска», — сяляне распрадаюць кароў, свіней і коней. У гэтай сувязі «Газета польска» прыводзіць даныя аб пагалоўі жывёлы ў сямі паветах Польшчы. Колькасць свіней у гэтых паветах да ліпеня г. г. скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага года на 25 проц. Апаветныя даныя па рагатай жывёле даюць скарачэнне на 4 проц., а па конях на 5 проц. Сяляне к кожнаму базарнаму дню выводзяць для продажу сваіх худых кароў, коней і недакормленых свіней. К гэтаму прылучаюцца дзе-

згублены для тавараабароту, яны выключаны з яго. Аб польскіх селянах трэба клапаціцца, як аб жабранах».

Мілітарызацыя ў Польшчы

Польскі друк вядзе ў апошні час надзвычай мілітарыстычную прапаганду.

Орган ваеннага міністэрства «Польска збройна» публікуе вельмі характэрны дакумент, які гаворыць аб тым, наколькі пытанні прымуовай ваенізацыі насельніцтва ў Польшчы ўвайшлі ў штодзённую практыку польскіх улад. «Польска збройна» змясціла загад ваяводы Гродзенскага ваяводства Дзядоша азаглаўлены: «Усе павінны навучыцца страляць».

Загад з'яўляецца інструкцыяй павятовым старатам і ўсім падпарадкаваным ім уладам.

«Усе чыноўнікі і дзяржаўныя служачыя, — гаворыцца ў загадзе, — таксама як і служачыя органаў мясцовага самакіраўніцтва абавязаны ў парадку службовага абавязку прадставіць да 1 мая 1936 года пасведчанні аб атрыманні значка за стральбу. Ад гэтага абавязальства вызваляю толькі дасягнуўшы 55 год, а таксама жанчыны, дасягнуўшы 40 год, роўна як і падзённых рабочых. Ва ўсіх падпарадкаваных мне ўстановах з гэтага часу будуць разглядацца толькі такія просьбы аб прадстаўленні работы, аб ўзнагародах і інш., да якіх будзе прыкладзена пасведчанне аб атрыманні данай асобай значка за стральбу. З 1 красавіка 1936 года пры прыёме рабочых на грамадскія работы будуць карыстацца неравагай тыя з іх, якія ва ўзросце ніжэй 42 год будуць мець знач стралка...»

Характэрна, што гэты загад ваяводы матывуецца складаным «геаграфічным становішчам» Польшчы.

Тым-жа духам прасякнут і артыкул змяшчаны гэтым днямі ў газеце «Польска збройна» і азаглаўлены «Народная асвета і абарона дзяржавы». Аўтар гэтага артыкула абрушваецца супроць «ліберальна-гуманітарнага кірунку» ў школьнай справе, які, па яго словах, нававаў у Польшчы да перавароту Пілсудскага ў маі 1926 года. Аўтар рашуча ставіць пытанне аб тым, каб уся справа асветы ў Польшчы была неасцяжана падпарадкавана ваенным мэтам.

«З праграм і падручнікаў церашніх школ у Польшчы, — гаворыцца ў гэтым артыкуле, — паз і на з'яўляюцца дзе-

На паўторнай правёрцы

Перад тым, як здаць заяву ў парткамітэт, многія рабочыя запісвалі новага сакратара парткома Салаўёва: дзе будзе працаваць Малярэвіч? і толькі даведаўшыся, што Малярэвіч не толькі не будзе больш сакратаром парткома, але наогул невідомы, ці астанецца ён членам партыі, рабочыя смела падавалі свае заявы. Гэта лішні доказ таго, як зашымалі самакрытыку на Добрушскай фабрыцы «Героі працы».

Правёркі партдакументаў. «Дапамагло» і тое, што бюро Добрушскага райкома КП(б)Б і яго сакратар тав. Бангайціц зваў правёрку да простага механічнага перагляду партдакументаў, прычым і гэта праводзілася нядабайна.

ЦК КП(б)Б адмяніў гэту правёрку. Малярэвіч быў адхілен ад работы ў парткоме фабрыкі «Героі працы». Была праведзена паўторная прапрацоўка пісьма ЦК

аказаўся былым белагвардзейцам і афіцэрам польскай арміі. Брат яго і зараз працуе ў польскай контрразведцы.

Ясна, што пры такіх «кіраўніках» партарганізацыя была засмечана класаво-варожымі элементамі, вулакамі, буйнымі гайдамакамі, бандытамі і жандарамі, якія ашуканчым шляхам прабраліся ў партыю. Нават былы вёска Шнілей-

На паўторнай праверцы

Перад тым, як зладзіць запыты парткамітэт, многія рабочыя запыталі новага сакратара парткома Салаўёва: «дзе будзе працаваць Малярэвіч? і толькі даведаўшыся, што Малярэвіч не толькі не будзе больш сакратаром парткома, але прагух невядома, ці астанецца ён членам партыі, рабочыя смела падалі свае заявы. Гэта лішні доказ таго, як зашымалі самакрытыку на Добрушскай фабрыцы «Герой працы».

Зразумела, таму пры першай праверцы партдакументаў ні адной заявы, якая б выкрывала тую зграю чужакоў, жулікаў, разлажыўшыхся камуністаў, якія свілі сабе гняздо ў партарганізацыі фабрыкі, не паступіла.

Крутавая парука павялава ў партарганізацыі ў часе першай

праверкі партдакументаў. «Даламагло» і тое, што бюро Добрушскага райкома КП(б)Б і яго сакратар тав. Бангайціс зьялі праверку да простага механічнага перагляду партдакументаў, прычым і гэта праводзілася нядабайна.

ЦК КП(б)Б адмяніў гэту праверку. Малярэвіч быў адхілен ад работы ў парткоме фабрыкі «Герой працы». Была праведзена паўторная прапрацоўка пільма ЦК ВКП(б). І толькі тады, калі ў партарганізацыі былі растлумачаны сапраўдныя задачы праверкі, яе палітычная сутнасць, толькі пасля гэтага пасыпаліся заявы...

На аднаго толькі Малярэвіча было падана 45 заяў.

Галоўнай апорай Малярэвіча быў яго памеснік Врублёўскі, які

аказаўся былым белавардзеццам і афіцэрам польскай арміі. Брат яго і зараз працуе ў польскай контрразведцы.

Ясна, што пры такіх «кіраўніках» партарганізацыя была засмечана класавая-варожымі элементамі, кулакамі, былымі гайдамакамі, бандытамі і жандарамі, якія ашуканым шляхам прабраліся ў партыю. Нават былы вёсндэ Шпілеўскі знайшоў прытулак у Добрушы і атрымаў партбилет.

Толькі ачышчаны свае рады ад класавая-варожых элементаў, партарганізацыя і работы калектыву фабрыкі здолеюць выканаць заданне, якое ўскладзена на іх партыяй і ўрадам.

Я. РУБЕНЧЫК

га, мастацкае афармленне Бобышава) і балет «Чырвоны жан» (паставіўка галоўнага балетмейстэра тэатра Л. М. Крамарэўскага).

Тэатрам надзвычай былі зацікаўлены працоўныя масы. З асаблівым поспехам праходзілі паставіўкі «Шкавая дама» і «Севільскі цырульнік». Абслужана каля 100 тысяч глядачоў. Асаблівай навагай карысталіся нашы актывы, як Александрэўская, Мюдэк, Русін, Балоцін, Дзянісаў, Пукст, Кроз, Каліноўскі, Бароўскі, Муранцоў, Дзяржаеў.

У часе гастрольнай паездкі тэатр наладзіў сувязь з грамадскімі арганізацыямі, заводамі, фабрыкамі, калгасамі і часцямі Чырвонай арміі, даламагаў гурткам мастацкай самадзейнасці, даваў кансультацыі па пытаннях паставіўкаў, ар-

«Кармэн» і «Рыгалетто» («Кармэн» ставіць галоўны рэжысёр М. Г. Дыскоўскі, у мастацкім афармленні М. М. Савіхіна. Опера «Рыгалетто» ставіць рэжысёр тэатра імя Няміровіча-Данчэнка тав. Златагораў пад кіраўніцтвам заслужанага артыста рэспублікі В. А. Марэвінава. Дырыжор — заслужаны артыст рэспублікі І. А. Гітэрд).

У 1936 годзе тэатр мяркуе пазавяць лепшыя ўзоры сьвадчынны—спэру «Вугонія Анегія», балет «Раймонда», балет «Канёк-гарбулёк» (спектакль для дзяцей) і арыгінальную беларускую оперу па сюжэту аднаго з твораў Міхася Чарота.

Г. Е.

давыя аб палатоў жыцьцё ў сям'і паведаў Польшчы. Колькасць свіней у гэтых паведах да ліпеня г. г. скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага года на 25 проц. Аднаведныя даныя па рэгіёнах жывёлы даюць скарачэнне на 4 проц., а па конях на 5 проц. Сяляне к кожнаму базарнаму дню выводзяць для продажу сваіх худых кароў, коней і недакормленых свіней. К гэтай прымушае недахват сена і бульбы.

У дадатак да ўсяго «Газета польска» напамінае аб ўсеагульным абнішчанні польскай вёскі:

«У сялянскіх дварах Польшчы не працягу цалых тыдняў і месяцаў няма солі, між тым як калісьці соль падсыпалі ў карыты для кармаў жывёлы. Штучныя ўгнаенні? Але хто іх сёння мае магчымасць купляць? Сяляне не ездзяць у горад і нічога не купляюць. Польская вёска зэрз

беральна-гуманітарнага кірунку ў пільнай справе, які, па яго словах, павяваў у Польшчы да стэравароту Пінскага ў маі 1926 года. Аўтар рашуча ставіць пытанне аб тым, каб уся справа асветы ў Польшчы была непасрэдна падпарадкавана вайсковым мэтам.

«З праграм і падручнікаў цвёрдшых школ у Польшчы, — гаворыцца ў гэтым артыкуле, — рэз і не зусёды павінны змяніць звышпалітычныя і антыпалітычныя тэндэнцыі. Печатковай і сярэдняй школе ў Польшчы належыць прывіць усё тое, што дыктуецца неабходнымі інтарэсамі абароны дзяржавы... Армія павінна атрымаць максімальны контынгент навучаных салдат, адпаведным чынам выхаваных у школах... Школа павінна ў першую чаргу звярнуць сваю ўвагу на тую частку моладзі, якая абавязана выканаць свой святы доўг перад дзяржавай, доўг вайскавай службы».

І. І. ВЕРБА

Нам. наркома ўнутранага гандлю БССР

СОВЕЦКІ ГАНДАЛЬ НА УЗДЫМЕ

У кастрычніка савецкі гандаль ўступіў у новую паласу свайго развіцця. Па азіных зніжаннях цэнаў, без картак, у шырока-разгорнутай гандлёвай сетцы савецкі спажывец будзе купляць патрэбныя яму прадукты. Гэта магучае разгортванне савецкага гандлю з'яўляецца яркім практычным выражэннем поспехаў партыі дасягнутых пад вадзіцельствам тав. Сталіна як у галіне прамысловай і сельскагаспадарчай вытворчасці, так і ў галіне сацыялістычнага тавараабароту.

Гістарычныя рашэнні лістападаўскага пленума ЦК ВКП(б) аб адмене картачнай сістэмы на хлеб і некаторыя іншыя прадукты стварылі «моцныя прадпачыні для зніжання цэн як на харчовыя, так і на прамысловыя тавары» (Молатаў).

На працягу 9 месяцаў пасля адмены картачнай сістэмы на хлеб, штодзённа рос наш савецкі гандаль, і тым самым была палыхтавана магчымасць канчатковай ліквідацыі картачнай сістэмы і пераходу да больш разгорнутых форм савецкага гандлю.

Асаблівы размах атрымаў у 1935 годзе гандаль харчовымі таварамі.

Харчовыя тавары, вытэленыя саюзным ўрадам для дзяржаўнага і кааперацыйнага гандлю БССР у 1935 г., перавышылі ва многа раз фонды прадуктаў, рэалізаваных у мінулым годзе. Рост харчовых фондаў вядзе з частковай табліцы:

Параўнаўчая табліца цэнтрылізаваных харчовых фондаў за тры кварталы 1934 і 1935 г. (у тонах):

НАЗВА ПРАДУКТАУ	3 кварталы 1934 г.	3 кварталы 1935 г.	Прырост 100%
1. Мясапрадукты	1296	2096	161,7
2. Рыбныя тавары	3633	10116	278,3
3. Цукар	4787	8054	168,2
4. Глушчы	998	1805	180,8
5. Сыр	28	201	718,0

Гандаль хлебам пасля адмены картачнай сістэмы дае небывалы рост: за студзень прададзена хлеба 22.500 тон, за май—25 тыс. тон, за жнівень—28.950 тон; круп адпаведна — 435 тон, 994 тоны, 2.040 тон, макарон—116, 197 і 226 тон.

Справа не толькі ў колькасным росце. Значна расшырыўся і асартымент харчовых тавараў. У 1934 г. у сетцы, нават у паракву адкрытага продажу, былі ў наяўнасці толькі 4 назвы хлебабулачных вырабаў, а ў гэтым годзе ў асноўных гарадах БССР у продажы ёсць звыш 30 сартоў хлеба і хлеба-булачных вырабаў. У лепшых булачных Менска ёсць выбар 12—15 сартоў пірожных; 5—6 сартоў влобы; 5—6 сартоў пячэня; 12—14 сартоў мяса-капчоначасцей стала звычайнай з'явай у дзяржаўным мясным гандлі. Значна расшырыўся асартымент глушчаў, малочных і канціперскіх вырабаў. У дзяржаўнай і ка-

аперацыйнай гандлёвай сетцы ёсць у дастатковай колькасці прадукцыя ўсюды бульба, гароднінна, фрукты.

Паралельна з разгортваннем харчовага гандлю партыя няўхільна праводзіць сваю лінію на зніжэнне рознічных цэн.

За перыяд са студзеня па 1 верасня 1935 года цэны на прадукты вольнага продажу сістэматычна і рэзка зніжаюцца: мука — на 16 проц., крупы і сярэднім — на 17,5 проц., мяса свежае — на 21,5 проц., мяса-капчоначасці — на 30—40 проц., а на некаторыя сарты капчоначасці цэна зніжана амаль напалову (сасіскі, чайная каўбаса і інш.); цэна на масла зніжана за гэты перыяд на 30 проц., сыр — на 24 проц., маргарын — на 30 проц., канціперскія вырабы — на 43 проц., яйкі — на 30 проц., мыла гаспадарчае — на 20 проц. і т. д.

Расшырэньне дзяржаўнага харчовага гандлю аказала велізарны ўплыў на становішча калгаснага гандлю і на ўзровень рыначных цэн.

Прывоз прадуктаў па асноўных рынках з кожным месяцам зрасце. Прывоз мяса ў трэцім квартале гэтага года перавысў прывоз за гэты-ж перыяд мінулага года на 20,8 проц., малака — на 100 проц., масла — на 86,3 проц., бульбы — на 117,2 проц. і т. д.

Цэны на калгасным рынку рэзка знізіліся ў параўнанні з мінулым годам: мяса — на 10 проц., сала — на 30 проц., малака —

на 20 проц., масла — на 22 проц., бульба — на 75 проц.

Развіццё дзяржаўнага і калгаснага гандлю, зніжэнне цэн выклікалі рэзкае ўзмацненне спажывання працоўнымі капчоўных харчовых прадуктаў і прывялі да значнага павышэння рэальнай заробковай платы рабочага класа.

На палставе даных Упраўлення народна-гаспадарчага ўчоту аб бюджэце рабочага ў першым паўгоддзі гэтага года, ўдзельная вага спажывання белага хлеба павялічылася на 450 проц., сала — на 61 проц., бульбы — на 40 проц., масла кароўнага — на 76 проц. Несумненна, што ў трэцім квартале, у сувязі з далейшым зніжэннем цэн на мяса і малочныя прадукты, ўдзельная вага найбольш каларыйных і капчоўных прадуктаў у агульным наборы прадуктаў і тавараў рабочай сям'і яшчэ больш узрасла.

Адмена картачнай сістэмы і праведзенае і кастрычніка зніжэнне адзіных цэн на хлеб, муку, крупы, і дзейнічаўшых у вольным продажы цэн на мяса, рыбу, цукар, глушчы і бульбу з'яўляецца далейшым прамым павелічэннем рэальнай заробковай платы рабочага класа. Эканомія рабочай сям'і на апошнім зніжэнні цэн дасягае 17—18 проц. да заробковай платы. На зніжэнні цэн адных толькі хлебапрадуктаў працоўнае насельніцтва БССР атрымлівае эканомію ў 6,5 мільёна рублёў у месяц.

У гэтых даных, як нельга ярчай адлюстроўваюцца сапраўдныя мэты большэвіцкага разгортвання савецкага гандлю — гандлю «без спекулянтаў, вялікіх і малых», гандлю, які ставіць сваёй задачай няўхільнае палепшанне матэрыяльнага добрабыту працоўных нашай радзімы.

У кожным процанце росту спажывання адчуваецца перамога мудрай сталінскай палітыкі нашай партыі, пад кіраўніцтвам якой мы, з поспехам перамагаючы труднасці сацыялістычнага будаўніцтва, ідзем на ўсіх парах да ажыццяўлення адной з асноўных задач другога пяцігоддзя — павелічэння спажывання ў два-тры разы.

Быстрымі і ўпэўненымі крокамі мы прышлі да ліквідацыі картак і ўстанаўлення адзінай цэны. Было б памылкова думаць, што ў сувязі з канчатковай адменай нармавання і ўстанаўленнем адзінай цэны задачы савецкага гандлю спрашчаюцца. Так могуць разважаць толькі гора-гандляры, якія ўпарта чапляюцца за размеркаваўчую сістэму з якою яны ніяк не могуць разлучыцца.

Устанаўленне адзінай цэны — не арыфметычная маніпуляцыя. Гэта жывы і актыўны эканаміка-палітычны прасэц нашага развіцця. Большэвіцкай работай па перабудове гандлёвай сеткі і метадаў гандлёвай работы мы павінны азнаменаваць канчатковую ліквідацыю размеркаваўчай сістэмы.

Якія практычныя задачы стаяць перад гандлючымі арганізацыямі ў сувязі з рашэннем ЦК ВКП(б) і СНЕ СССР ад 25 верасня г. г. «Аб зніжэнні цэн і адмене картачнай сістэмы на мяса, рыбу, цукар, глушчы і бульбу»? Галоўнай задачай гандлючых арганізацый з'яўляецца перабудова гандлёвай сеткі ў адпаведнасці з новымі ўмовамі гандлю. Возьмем к прыкладу гандаль мясам. Пры размеркаваўчай сістэме, мяса адпускалася ў цэнтрылізаваным парадку абмежаванай колькасці канціперскага, адзін раз у месяц. Такая сістэма

мяса спажывання не патрабавала разгорнутай сеткі. Тэхніка водпуску мяса была вельмі прымітыўнай бо з-за нязначнага абароту па нармаванаму спажыванню мясам невыгодна было гандлючым арганізацыям абсталяваць спецыялізаванай мясной сеткі, абсталяваць спецыяльных халадзільных шафаў і т. д. Гандлючыя арганізацыі таксама не мелі спецыяльных кадраў прадаўцоў-мяснікоў, і водпуск мяса па картках праводзіўся прадаўцамі, не маючымі спецыяльнай кваліфікацыі.

Зусім іншае цяпер. Пасля адмены картачнай сістэмы неабходна гандляваць мясам не адзін раз у месяц, а кожны дзень, пры гэтым, пачынаючы з 7-8 гадзін раніцы, калі жонка рабочага ідзе ў горад для куплі прадуктаў на абед. Неабходна разгортваць гандаль мясам на ўсіх рабочых акраінах. Неабходна найшырэйшы асартымент мясных вырабаў. Спажывец пры вольным продажы купляе 100 — 200 грам каўбасных вырабаў кожны дзень, а не агулам па пэлы месяц. Магазіны павінны мець запас, і па таму яны не могуць абыйсціся без прымянення холоду.

Шырокі гандаль мясам таксама патрабуе спецыяльных кадраў кваліфікаваных прадаўцоў. Па-іншаму павінна быць арганізавана перавозка мяса. Транспарт павінен быць прыстасаван да штодзённага завозу мяса ў гандлёвую сетку і да перавозкі мяса ў адпаведнасці з санітарна-гігіенічнымі патрабаваннямі. Нельга больш дапусціць, каб тая-ж фурманка ці машына, якая перавозіць запалкі, газу, селядцы, перавозіла-б мяса.

Прыкладна такое-ж становішча з разгортваннем рыбнага гандлю. Пасля рашэння ЦК ВКП(б) і Соўнаркома Саюза аб адмене картач-

най сістэмы на мяса, рыбу, цукар, глушчы і бульбу гандлючымі арганізацыямі прароблена вялікая работа. Па ўсёй рэспубліцы абсталяваецца 248 пунктаў па гандлю рыбай, у тым ліку 16 спецыялізаваных магазінаў. Па аднаму толькі г. Менску сетка па гандлю мясам расшыраецца на 9 адзінак. З 1 кастрычніка гандлююць мясам у Менску 13 магазінаў замест трох. Магазіны значна лепш абсталяваны. Асартымент мяса і мяса-капчоначасцей значна шырокі, чым ён быў у верасні.

Але па гэтым зусім не канчаецца работа па разгортванню мяснага і рыбнага гандлю. Нам прадстаіць яшчэ вялікая работа ўперадзе. Хіба лавомі для Менска 12 пунктаў па гандлю мясам? Ні ў якім выпадку нельга дапусціць, каб насельніцтва акраін навінка было кожны дзень пакрываць адлегласць у 1—2 кілометры ад свайго дома да мясной крамы. Хіба мы можам мірыцца з такім абсталяваннем у мясных магазінах, калі ні ў адным магазіне няма халадзільнай шафы, калі ведалёка ад магазінаў няма леднікаў. Калі мы яшчэ можам дапусціць гандаль мясам і рыбай без спецыяльных халадзільных шафаў ці леднікаў у асенне-зімовы перыяд, то ў вяснова-летні час зусім нельга будзе арганізаваць абслугоўванне спажываўца мясам ці рыбай.

Гандлючыя арганізацыі таму абавязаны не спыняцца на праробленай рабоце за перыяд падрыхтоўкі да пераходу на бяспартычнаму гандлю. Уперадзе яшчэ многа работы. Самасупакоенасць,

КОПА ЧАКАЕ ГАСПАДАРОУ

(Пісьмо настаўніка)

Пачатку навучальнага года ў гэце «Шаметоўка». Ляднявіцка-сельсавета (Багушэўскі раён) была быць пабудавана пачковая чатырохкласная школа. Ляднявіцкі сельсавет (старшыня С. С. У) купіў дом, калгаснікі перадалі будынак на месца пабудовы і залажылі яго. Зараз будынак стаць незакончаным: няма догі, падкладзі, не хапае насру на столь, латы не выведзены, на пячэй. Школа зараз знаходзіцца ў найм-саянскай хаце. Працаваць з вучнямі ў гэтым памяшканні вельмі трудна. Сельсавет ніякіх мер не прымае. Згодна харчаванню таксама бяспрычынае.

Яцэлюў.

ША СКАРГА ВАНДРУЕ

ЦВЕРТЫ ГОД

(Пісьмо калгаснікаў)

Яшчэ ў 1932 годзе віцебскія тры транспарт праводзіў тэлефонную лінію каля ракі Заходняя іна.

Калгаснікі (тады яшчэ адсобнікі) калгаса імя Каганові-Каўлякоўскага сельсавета (Белавіцкі раён), заключылі праабам т. Кузнецовым Іванам авор. па якому пасля выканан-работы, не пазней як на 10-тынь, ён нам выплачвае грошы. Работу мы выканалі ў тэрмін. аблі 720 руб. Грошай-жа пра-нам не заплаціў. Тады мы па-і скаргу ў суд 3-га ўчастка Віцебска. Адуль наша скарга да разглядаваў у Гомель праку-у рэчнага транспарта.

Пракурор нам напісаў, што кава перасылаецца ў Віцебск у 3-га ўчастка. Так тры гады, то пракурор, то ці ўчастак пішучь нам, што кава была разглядавана.

ШЫЕНАК МАШВЕЙ, ПРАХОДЖЫ ПАВЕЛ і ПРАХОДЖЫ СЦЯПАН.

Паслядх сапублікаваных пісем

Аб разбазарванні калгаснай ма-сці і збіванні калгаснікаў у гэце «Чырвоны трактар», віцебскага сельсавета (Горацкі раён), пісаў у редакцыю калгаснік Д.

Начальнік раённага аддзялення пішы паведамляе, што вінава-я старшыня калгаса Смалягоў дэм і владушчык Язэлаў Рыгор мцягваюцца да судовай адказ-

У РОЛІ ПЕРАПІСЧЫКА

У чашніцкім раёне лічылі, што ва ўсіх калгасах статуты рас-прадаваны, што варта толькі рай-выканкому вызваліцца ад блу-чых спраў, як можна будзе адзін за другім зарэгістраваць статуты ўсіх калгасаў. Але вышла, як ка-жа старшыня РВК тав. Трызна, «маленькая» недарэчнасць. Усе статуты, напісаныя калгасамі, прыходзіцца нанова перапісаць, перапісваць. Работа вялікая і ма-рудная. У раёне-ж 187 калгасаў!

Разгляд і перапісваць зацяг-нецца, мабыць, да зімы, бо па-куль што з 187 калгасаў толькі 5 зарэгістравалі свае статуты. Толькі ў гэтых калгасах і рых-туюцца да атрымання актаў на вечнае карыстанне зямлёй. А як з астатнімі? У райвыканкоме рашы-лі:

— Загадчыку зямельнага ад-дзела РАМАНАВУ безадкладна сесці за машынку і ўсе статуты чысценька, слова ў слова, без па-марачкі перапісваць. Камі сель-савет блізка, дык зваліць і мяккай прыходзіць старшыні калгасаў падпісваць. А камі калгасы далей — паслаць людзей за імі, але каб без усякіх затрыманняў усе ста-туты былі безадкладна папісаны.

Разгарнулася работа. Сядзіць тав. Раманаў каля машынікі, пе-рапісвае статуты, удасканальвае, а камі гэтаму будзе канец — не ведае ён сам, не ведаюць і ў рай-выканкоме. Не можа ніхто такса-ма сказаць, колькі ў 1935 годзе ў раёне будзе выдана калгасам ак-таў.

— Мы, бачыце, атрымалі ад Наркамзема план толькі на вера-сень месяц на 40 актаў, — гаво-раць у райвыканкоме.

З паловы ліпеня пачалася па-рыхтоўчая работа, але тав. Трыз-на не назваў ні аднаго мерапры-емства, якое праведзена ў сель-савете, калгасе. Кіравалі наогул. Нават не адважыліся ў райза на-зваць лічбу землеўпарадкаў, якія патрэбны для падрыхтоўкі 40 калгасаў. Лічыцца, што працуе сем чалавек, але фактычна працуе толькі пяць, ды і пра гэтых, апра-ча раённага землеўпарадка тав. Мядовіцка, ніхто не ведае. Але і ён большую частку прапоўнага для траціць на хацэбу ў райвы-канком, дабіваючыся стварэння чалавечых умоў для работы спе-цыялістаў.

Бытавыя ўмовы землеўпарад-чыкаў, — гаворыць старшыня РВК т. Трызна, — як быццам до-брыя. Мне пакуль што не скардзі-ліся. А вось тав. Мядовіцка гаво-рыць зусім іншае:

— Землеўпарадчыкі жывуць як не трэба горш. Спяць у канцеля-рыях, на балодзе ходзяць у парва-ных ботах, у лепшым выпадку — у чаравіках.

Прыходзіцца тав. Трызне зга-дзіцца з законнай скаргай Мефо-дзіева, Унуковіча і іншых земле-ўпарадчыкаў, якія працуюць у калгасах, падрыхтоўваюць для перадачы калгасам зямлю навеч-на. Гэтым людзям не створаны спрыяючыя ўмовы. Тав. Унуковіч, які працуе ў Чарэйскім сельсаве-це, начуе ў канцелярыі калгаса «Перамога». Няма абутку. З хар-чаваннем таксама не наладжана. А самае абуральнае — гэта тое, што цэлымі днямі прыходзіцца да-бівацца, каб старшыня даў у да-памогу рабочых.

Такое-ж становішча ў калгасе імя Кірава. Старшыня гэтага кал-гаса тав. САДОВСКИ дагаварыўся з землеўпарадчыкам тав. НЕСЦЕ-РАВЫМ забраць яго з землемер-нымі інструментамі ў калгас. Абя-цаў і знік. Несцераву прыйшлося патраціць суткі, каб знайсці фур-манку да Гілянскага сельсавета.

Работа па абслупаванню палёў пачалася ў 20 калгасах, пацярэд-нія праекты якіх зацверджаны ўжо на прэзідыуме РВК. Але і тут суст-ракаюцца перашкоды — не хапае жалеза для нумароў і інш. Ніхто ў раёне не падумаў аб мершчы-ках і чардэжніках.

Зямельны адзел спадзяваўся, што Наркамзем адкрые курсы чардэжнікаў. А тым часам нават у калгасах, якія ўжо абслупава-ны, нехта склаўся праекта, бо няма каму рабіць чардэжы.

— Прывізецца пасадзіць земле-ўпарадчыка, хай ён чорціць, — та-кі выхад з гэтага становішча знайшлі ў райвыканкоме. Але пайсці на гэта, значыць сарваць іншую работу.

Не лепш і з мершчыкамі. Пра-водзіліся 20-дзённыя курсы. Мер-кавалі патрыхаваць на іх 30 ча-лазек, а набралася толькі 12. Так што і тут недахват — няма каму абмёрваць зямлю.

Падрыхтоўчую работу па ўру-чэнню актаў у раёне праспалі. Масавая работа вакол гэтага важ-нейшага мерапрыемства не была праведзена, а вараз, камі да кан-ца месяца асталіся лічаныя дні, і трэба 40 калгасам выдаць акты, райком і райвыканком замест ра-боты заняліся пошукамі вінава-тых у зрыве гэтай важнейшай работы.

Д. МАЛЕВІЧ.

ПРЫМАЮЦЬ НЯГОДНУЮ БУЛЬБУ

20.000 РУБЛЁУ ДАХОДУ АД ІЛЬНОПРАДУКЦЫ

Мне ўжо 50 год. Але ў калгасе я выконваю самую адказную і га-варовую работу — траплю лён.

Як адказная па ільну, пачала я ў сваёй сятай брыгадзе змагацца за якасць валакна. Сартаванне па-чалі з першага дня пераблення. Маленькі лён мы дерабілі, звяз-валі, ачосвалі асобна. Тое самае мы рабілі і з вялікім ільном.

Пачаўся расій. Завіла я сабе спытак, у які запісваецца, камі лён разасланы і на якім спецілічці. Заліс робіцца для таго, каб ве-даць тэрміны вылезкі трасты і не пераблытаць яе пры пад'ёме.

Далей я ў сваёй брыгадзе рабо-ту арганізавала так: кожны ну-мар трасты мы асобна сунным, асобна мнем і троплем. Перад ад-праўкай валакна на прыёмачны пункт яшчэ раз сартуем.

У нашай брыгадзе на апрацоў-цы ільну працуюць толькі жан-чыны. Кожная з іх стала май-страм сваёй справы.

Наша брыгада павінна была здаць дзяржаве 10 цэнтнераў іль-новалакна. Гэты план мы перавы-кавалі і здалі да 25 верасня 11 цэнтнераў. Валакно брыгады ішло 13—16 нумарам. Асабіста я што-дзённа напрошвала па 6—7 кіло-грам 14—16 нумара.

Высокай якасці валакна мы да-біліся асабліва таму, што апрача сартавання на ўсіх працэсах апра-цоўкі мы сартуем яшчэ і перад адпраўкай на прыёмачны пункт. У гэтым годзе не было выдатку, каб я варацала калгасніцам лён для ператропкі.

Калгаснікі зразумелі, што лён — гэта наша багацце. Наш калгас у гэтым годзе будзе мець ад ільно-прадукцыі звыш 20 тыс. руб. да-ходу. Ільняны працэдзень будзе каштаваць 3 руб. 20 кап. Асабіста я атрымаю больш 400 руб. грошай на лічачы збожжа і іншых прадуктаў.

ЯНКОўСКАЯ НАСТА, трапальшчыца калгаса «Парыжская комуна», Аршанска-га раёна.

ЛІШКІ ХЛЕБА — ДЗЯРЖАВЕ

ВЕТРЫНА. 140 тон хлеба пра-далі дзяржаве калгасы Астроў-шчынскага, Літвінаўскага, Семя-нецвага, Руднянскага і Тураўлін-скага сельсаветаў. Калгасы Тураў-лянскага сельсавета прадалі на паўтары тоны больш, чым абавязаліся. Аднаасобнікі вёскі Банонь прадалі адну тону збожжа. Лепшая ўдарніца калгаса імя Н-скай дыві-



Начальнікі парашутных станцый БССР і кастрычніка выехалі ў горад Горні на метадычны адбор ін-структароў парашутызма. НА ЗДЫМКУ: злева направа — т. СЕМЧАНКА А. Л. (Віцебск), Глакні А. Я. (Менск), Папова О. Я. (Го-мель), Капытан І. П. (Мегілеў). Фото Я. САЛАВЕЙЧЫКА.

ДЗЕНЬ УРУЧЭННЯ АКТА БУДЗЕ СВЯТКАВАЦЦА ШТОГОД

БЕШАНКОВІЧЫ. (Спец. нар. «Звязды»). Памяшканне клуба калгаса імя Дзімітравы, размешча-нае на ўзгорку, сярод густых ліпа-ных алей, выглядае сёння асабліва па-святочнаму. Яно літаральна ўстае ў гірляндах з зелені і квет-так, у яркіх дозунгах і партрэтах правядыроў партыі і ўрада. У цэнтры — вялікі партрэт таварыша Сталіна.

Свята сапраўды ўсёнароднае. На выязное пасаджэнне прэзідыума райвыканкома, прысвечанае выда-чы калгасу імя Дзімітравы акта на вечнае карыстанне зямлёй, прышлі ўсе: калгаснікі, калгасніцы, стар-шыні, моладзь, дзеці. Усе ў новых касцюмах, стратных галштукках, рознакаляровых плаўковых і баці-ставых сукенках. Кожны стараўся апрагнуцца як мага лепш. Нямаю ў калгасе гасцей з суседніх кал-гасаў і сельсаветаў, з раённага цэнтры.

Пасяляжэнне прэзідыума адры-ваецца прамовай старшыні райвы-канкома тав. Князева аб памітыч-ным значэнні актаў. Загадчык зя-мельнага аддзела т. Власенна ка-кладвае аб новым плане зямель-ных угоддзяў калгаса.

Усе фармальнасці захаваны.

ваны на гістарычны дакумент — дзяржаўны акт з залатой эмбле-май Савецкага Саюза на прыго-жым пераплёце.

Выступае старшыня калгаса тав. Фудора Іван Іванавіч. Яго хваляючая прамова — гэта гісто-рыя калгаса, барацьба калгаснікаў за сваё заможнае жыццё.

— Калгас арганізаваўся ў 1924 годзе з 8 батрацкіх гаспадарак. Сёння ён аб'ядноўвае 73 гаспадар-кі. Было — амаль нічога. А сёння — калгас мае свой уласны трак-тар, уласную грузавую аўтамашы-ну, поўскладаную малатарню, шас-цішарвальную ільнотрапальцу, трыер, трактарную жвейку, дзве конныя жпяяркі, 122 галавы буй-най рагатай жывёлы, 61 кава і інш.

— На п'ёрды шлях заможнасці стаў і сам калгаснік. Яго праца-дзень складаець 3,5 кг. збожжа-вых, 6 кг. бульбы, 80 кап. гра-рыма. Гэта апрача грошай, якія калгаснік яшчэ атрымае за ільня-ныя працэдні.

З дзівоснай прамовай выступіў 65-гадовы калгаснік-ударнік Мама-пелька Сямён Дзямендэвіч.

— 15 год я гарбіў сваю сіню на памешчыка Мядзвецкага — бы-лога гаспадара вось гэтай зямлі, зямлі, якая сёння перададзена дзяр-

— Магу і гэта расказаць. Маю хлеб, а да хлеба саха. Еззіў на-даўна ў госці ў Ленінград, а на мне быў касцюм такі, што нясо-рамна было ў театры паказацца. Адным словам, жадаю вам, мала-дым, мець такую шчаслівую ста-расць, якую я атрымаў у калга-се.

Выступіў і другі калгаснік — Дзямітр Матвей Ігнацьевіч, які таксама шмат год працаваў на Мядзвецкага.

— Я, — гаворыць ён, — цяпер ба-гаты. Ужо маю 440 працэдзён, а да канца года яшчэ 160 мець бу-ду. З гэтай колькасці працэдзён можна і весела, і сытна жыць. Вось так, як я жыву цяпер.

Шмат спрытаннаў і вішаван-няў радасці і шчасця атрымалі калгаснікі арпелі імя Дзімітравы ў гэты вечар. Іх вітаў сакратар рай-кома партыі т. Давідовіч, удзельні-кі віцебскай калоны ўсебеларуска-га аўтаагітпрабегу, старшыні су-седніх калгасаў і інш.

Бурнымі апладысментамі была сустрэта ўнесеная групай калгас-нікаў-ударнікаў прамова аблі-шчыць дзень уручэння акта — 21 ве-расня — штогадовым калгасным свя-там.

начальника сельсовета Горацин...
 Начальник районного административного управления...
 Начальник областного управления...

РВК т. Трызна. — як бычим д...
 Мне пакуль што не скардзі...
 А вось тав. Мёфодзію гаво...
 рыць зусім іншае:

маюць усякую — і пашкоджальную...
 і з прыметкай. А загадчык пун...
 та тав. Спаткай паведамляе, што...
 прынятая бульба «стандартная».

Орша. Калгасы Гальдэўскага...
 сельсовета прадалі дзяржаве 13...
 тон хлеба, які адразу адвезлі на...
 элеватар. За праданы хлеб калгас...
 нікі хочць набыць мануфактуру...

Усе фармальнасці захаваны...
 Выносіцца аднадушнае рашэнне...
 прэзідыума: — Калгасу імя Дзі...
 мітрава, Санорскага сельсавета...
 уручыць ант на вечнае карыстан...
 не зямлёй у размеры 532 гекта...
 раў.

З дзівоснай прамовай выступіў...
 65-гадовы калгаснік-ударнік Мама...
 пелька Сямён Дзяменцёвіч.

Бурнымі апладысентамі была...
 сустрата ўнесена групай калгас...
 нікаў-ударнікаў прапанова абвяс...
 ціць дзень уручэння акта—21 ве...
 расня—штогадовым калгасным свя...
 там.

ПРЫМАЮЦЬ НЯГОДНУЮ БУЛЬБУ

Калгасы Талачыншчыны разгар...
 нулі масавую ўборку бульбы і вы...
 вязку яе на загадоўчыя пункты. Та...
 лачынскі райсаг да прыёму бу...
 льбы аказаўся непапулярным. На...
 прыёмным пункце стан...
 цыі Бурбія няма куды ссыпаць...
 бульбу. Яе ссыпаюць проста на...
 зямлю каля палатна чыгуначкі. Бу...
 льба перамяшчаецца з гразю і п...
 суецца. Прыёмчыкі на якасць бу...
 льбы не зварахаюць увагі. Пры...

Не лепш з прыёмкай бульбы і...
 на станцыі Лемніца. Тут бульбу...
 пасыпаюць у вялікія кучы.

Дырэктар талачынскага райсага...
 становішчам пунктаў не цікавіць...
 ца.

ВАСІЛЬЕУ.

Д. МАЛЕВІЧ.

С. КЛАЧКОУ.

А. САКОВІЧ.

Голас з месца:—Ты, вось лепш...

АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

СОВЕЦКІ ГАНДАЛЬ НА УЗДЫМЕ

задоволення, гугарачні аб тым...
 ўжо ўсё зроблена па перабуд...
 ованню гандлю, як ніколі цяпер не...
 печны.

Гандлюючыя арганізацыі зараз...
 звязаны разгарнуць баявую рабо...
 ту далейшаму разшырэнню сет...
 ца набыццю інвентару, па лепш...
 абсталяванню магазінаў, па...
 дрыхтоўцы кадраў. У БССР тра...
 дырыруюцца мінімальна 150-...
 0 кваліфікаваных працаўцоў па...
 адлю мясам і рыбай.

Вялікія задачы стаяць зараз пе...
 гандлюючымі арганізацыямі ў...
 разгортвання гандлю гарод...
 нінаў.

Камароўска адсутнічае ганцаль га...
 роднінай. Не лепшае становішча ў...
 Вішэцку, Гомелі і Магілёве. Па...
 куль што не адчуваецца баявая...
 работа з боку гандлюючых арга...
 нізацыі і горрайўнутгандляў да...
 расшырэнню і перабудове гародні...
 наў гандлюючай сеткі.

Па-новаму павінны таксама пе...
 рабудаваць сваю работу збытвая...
 базы прамысловасці. Пара пакон...
 чыць з інтэндацна-размеркаваўчы...
 мі метадамі гандлюючай работы, л...
 жмя вельмі глыбока заселі ў га...
 ловах работнікаў збытвых арга...
 нізацыі. Трэба базы наблізіць да...
 пізавай гандлюючай сеткі. Трэба, каб...
 базы перасталі размяркоўваць, а...
 пачалі ганцляваць. Трэба, каб...
 базы былі звязаны з канкрэтнымі...
 магазінамі. Пара так перабуда...
 ваць гандлёвую работу, каб кожны...
 загадчык магазіна, мінуўчы ганд...
 лёвы аддзел сваёй арганізацыі, з...
 мого-бы пры дапамозе разгору...
 таў сеткі баз прамысловасці па...
 поўніць магазін мехпапачным аса...
 ртыментам.

Прадпрыемствы харчовай пра...
 мысловасці таксама павінны пе...
 рабудаваць сваю работу ў апа...
 веднасці са зменамі ў попыце. Быў...
 час, калі спажывец купляў цук...
 еркі замест дэфіцытнага цукру;...
 цяжэнне — замест нехапаючых...
 хлеба-булачных вырабаў; пачы...
 лася — замест дэфіцытных тлушчаў...
 Але цяпер у краіне і цукру, і хлеба-бу...
 лачных вырабаў, і тлушчаў хапае. Цук...
 еркі і пачыненне з'яўляецца цяпер...
 для спажывца ласушкам. Таму і сма...
 кавыя якасці цукерак і пачынення...
 павінны быць значна вышэйшыя. Эт...
 якетка, умякчэнне павінны быць...
 прыгожым.

А кандзіцёрскія фабрыкі «Спар...
 так» і «Комунарка» прадаўжаюць...
 выпускаць па-ранейшаму цукеркі...
 «абшыку» (карамель без абвёрт...

мі), пачыненне аднаго сорту — вель...
 мі нясмачнае.

Прадпрыемствы па пераапра...
 цоўцы гародніны, фруктаў прадаў...
 жаюць выпускаць у вялікай коль...
 касці павіда і нясмачны мар...
 мелад, не разумеючы таго, што...
 спажывец зараз патра...
 буе высокакаснай плодагад...
 наў прадукцыі. Няўжо работ...
 нікі кандзіцёрскай і плодага...
 роднінай прамысловасці будуць...
 па-ранейшаму ігнараваць вельмі...
 шчыя рашэнні партыі і ўрада аб...
 паліпшэнні асартыменту і якасці...
 ў аднаведнасці з попытам пасель...
 ніцтва? Калі яны будуць прадаў...
 жаць у далейшым так працаваць, то...
 логічным вынікам будзе адно...
 іх прадпрыемствы затаварацца ні...
 кому непадобнай прадукцыяй і...
 гандлюючыя арганізацыі вымуш...
 ны будуць завозіць прадукцыю...
 другіх фабрык.

Перад прадпрыемствамі грамад...
 скага харчавання сталі таксама...
 ловавыя задачы. Ва ўмовах адсут...
 насці вольнага продажу тлушчаў, мя...
 са і бульбы рабочы вельмі час...
 та мірыўся з дрэннай якасцю аб...
 даў, аднастайнасцю меню і не...
 культурным абслугоўваннем. Не...
 та гэта справа зараз. Рабочы прад...
 яўляе павышаным патрабаванні да...
 сталавай. Ён просіць смачны абед і...
 рознастайнае меню. Калі прамале...
 кае харчаванне не задавальвае...
 яго попыт, ён адмаўляецца ад пас...
 луг грамадскага харчавання і дома...
 варыць абед, купляючы ў дзяр...
 жаўным і кааперацыйным гандлі...
 патрэбныя прадукты. Грамадскае...
 харчаванне атрымала сур'ёзнага...
 «канкурэнта» — жывую рабочага, х...
 хатнюю гаспадарыню. Слаборэчыць...
 з гэтым «канкурэнтам» — справа...
 не лёгкая. Работнікі грамадскага...
 харчавання абавязаны неадкладна...
 перабудаваць сваю работу. Пера...
 будова павінна ісці па лініі ўка...

ранення ў грамадскае харчаванне...
 элементаў савецкага гандлю. Не...
 абходны рознастайнае меню, раз...
 горнуты буфетны ганцаль з шы...
 рокім асартыментам закусак, пас...
 таянная наўнасьць у сталовых...
 чаю, вафе, малака, какао, бутэр...
 бродкаў, піражкоў, повечкаў, фрук...
 таў. Неабходна арганізаваць вод...
 луск абеднаў на дом. Неабходна...
 арганізаваць прыём індыўідуаль...
 ных павярадных заказаў на аб...
 ды.

Толькі гэтыя мерапрыемствы...
 забяспечыць пад'ём грамадскага...
 харчавання. Няправільна робяць...
 асобныя работнікі грамадскага...
 харчавання, якія становяцца на...
 шлях механічнага закрывацца ста...
 ловых. Гэты шлях супярэчыць...
 ўсім задачам, якія партыя сабе...
 ставіць у галіне перабудовы быту.

Неабходна, нарэшце, узмацніць...
 увагу гарадскіх і раённых парты...
 ных і савецкіх арганізацый да пы...
 танняў тавараабароту. Зусім...
 жа нецярпіма, калі асобныя парт...
 тыйныя і савецкія арганізацыі...
 роўнадушна адносяцца да пыта...
 ній работы магазінаў, насамрэч...
 ці соткі тавараў. Чаму Мсціслаў...
 скі і Старобінскі райкомы партыі...
 і райвыканкомы да ўмяшання ЦК...
 партыі не пакаралі вінаватых у...
 адсутнасці запалак у сетцы? Чаму...
 слупцыя раённыя партыйныя і со...
 вецкія арганізацыі не наляжалі...
 спарання на вінаватых у адсут...
 насці солі ў цэлым радзе сельпо? Чаму...
 Барысаўскі і Аршанскі рай...
 комы партыі, не глядзячы на рад...
 сігналы аб агіднасці у гандлі...
 Барысава і Орны, не прымаюць...
 ніякіх мер к перабудове гандлёвай...
 работы? Трэба накончыць з саноў...
 нікамі, барамі, якія «пагардліва...
 адносяцца к гандлю наогул і со...
 вецкаму гандлю ў прыватнасці».

Агублікаваная 30 верасня пас...

тавова ЦК ВКП(б) і Соўнаркома...
 СССР аб работе спажывкаапера...
 цыі ў вёсцы мае выключнае палі...
 тычнае і народна-гаспадарчае зна...
 чэнне. Гэта пастава з'яўляецца...
 звязом у агульным лапцугу мера...
 прыемстваў партыі і ўрада па...
 пад'ёму савецкага гандлю на ўзро...
 вель задач перабудовы бясклассавага...
 грамадства.

Зусім натуральна, што партыя...
 правіляючы сталінскія клопаты...
 аб зможымым жыллі калгасніка, аб...
 узняцці культурнага і матэры...
 яльна-бытавога ўзроўню вёскі —...
 ні ў якім выпадку не магла мі...
 рыцца з надзвычай незвычайна...
 таў работаў спажывкааперацый...
 ў вёсцы. «Цяперашні апарат спа...
 жывкааперацыі, які з'яўляецца...
 асноўным правадніком тавараў у...
 вёску, не адпавядае новым зада...
 чам і запатрабаваным разгору...
 тага тавараабароту. Тавараабарот...
 паміж горадам і вёскай не разві...
 ваецца ў належнай меры». Так...
 аданіла пастава ЦК ВКП(б) і Соўнарком...
 Саюза ад 29 верасня...
 работу спажывецкай каапера...
 цыі ў вёсцы.

Натуральна таксама, што ма...
 гутнае разгортванне гандлю ў кра...
 іне, адмена картачнай сістэмы па...
 трэбавалі ў сваю чаргу адпавед...
 ных арганізацыйных змен у сіст...
 ме кіравання сеткай магазінаў на...
 вёсцы і таксама ў горадзе. Паст...
 нова ЦК ВКП(б) і Соўнаркома Са...
 юза прадстаўляе сабой большв...
 вую праграму перабудовы гандлю...
 наогул і ў асаблівасці ў вёсцы. У...
 аб'ёмнае сельпо, ліквідацыя...
 вольмі дробных мясам сельпо, гас...
 падарча не апраўдаўшых сабе...
 пабудова новых 5.000 вясковых...
 магазінаў, прыстасаванне да куль...
 турнага абслугоўвання калгасніка...
 ма, умацаванне фінансавага станові...
 шча сельскай кааперацыі, узмац...
 ненне сувязі сельпо з пайшчыкамі,

умацаванне выбарнасці сельпо...
 паліпшэнне матэрыяльна-бытаво...
 га становішча работнікаў сельпо...
 умацаванне загадоўчай работы...
 сельпо, арганізацыйная перабудо...
 ва вышэйшых званняў кааперацыі...
 з'яўляюцца асноўнымі мерапрыем...
 ствамі, якія павінны забяспечыць...
 карышны пералом у пастаноўцы...
 гандлёвай работы на вёсцы.

Прадстаіць вялікая работа па...
 правядзенню гэтай перабудовы. А...
 ажыццяўляючы рашэнне ЦК ВКП(б) і Соўнаркома Саюза, тр...
 ба ва што-б там ні стала забясп...
 ечыць, каб гэта перабудова не...
 правадзілася механічна, каб спра...
 ва не звязалася к механічнаму ска...
 рачэнню сеткі, к адной перамене...
 шыльды. У выніку перабудовы...
 калгаснік павінен адчуць пад'ём...
 гандлю на вёсцы, паліпшэнне...
 асартыменту, культурнае абслу...
 гоўванне яго запатрабаванняў, п...
 вінен адчуць сабе гаспадаром, ад...
 казным за становішча сельскага...
 спажывецкага таварыства.

У пастанове ЦК ВКП(б) і Соўнаркома Саюза...
 сказана, што спажывецкая кааперацыя страціла...
 сваё ранейшае значэнне ў абслу...
 гоўванні гарадскога спажывца і што...
 «за гэты час гіганцкі вырас...
 у гарадах і палепшыў сваю рабо...
 ту дзяржаўны гандаль (наркамат...
 утвараюга гандлю), які разам з...
 ОРС'амі адгрывае цяпер рашаю...
 чую ролю ў справе снабжэння та...
 вараў гарадскога насельніцтва».

Таму ЦК ВКП(б) і Соўнарком Саюза...
 паставілі ліквідаваць спажывецкія кааперацыйныя арга...
 нізацыі ў гарадах і перадаць усю...
 маючаю і сетку гарадской каапе...
 рацыі сістэме Наркомўнутгандлю. Гэта...
 рашэнне ўскладае выключную адказнасць на дзяржаўны...
 гандаль за абслугоўванне гарадскога...
 спажывца. Дзяржаўны гандль павінен...
 будзе прыняць у...

БССР каля 800 крам, якія да г...
 тага часу рабілі абарот у 70 мілья...
 рдаў рублёў у квартал.

Такое значнае расшырэнне...
 аб'ёму дзейнасці дзяржаўнага...
 гандлю патрабуе неадкладнай арга...
 нізацыйнай перабудовы сістэмы...
 кіравання сеткай у горадзе. Не...
 абходна будзе стварыць рад спе...
 цыялізаваных кантор; неабходна...
 будзе перагледзець дыслацыю...
 сеткі, якая часта складалася не ў...
 рэзультаце запатрабаванняў спа...
 жывца, а ў рэзультаце неадаровай...
 кавытурэнцый паміж асобнымі сіст...
 эмамі. Трэба будзе ўзмацніць...
 дзяржаўны гандаль новымі кад...
 рамі, выдольнымі кіраваць разгалі...
 навай сеткай дзяржаўнага гандлю...
 ў горадзе.

«Замена картачнай сістэмы...
 гандлем з'яўляецца адным з леп...
 шых паказальнікаў росту сіл Со...
 вецкага Саюза, паказальнікам пе...
 ралому ў сельскай гаспадарцы, па...
 казальнікам новых поспехаў со...
 цыялізма ў нашай краіне. Мы ста...
 лі мацней і таму адмяняем кар...
 тачную сістэму» (Молатаў).

І імённа таму, што мы сталі...
 мацней і багацей, кожны працоў...
 ны нашай радзімы з вялікім пат...
 хненнем сустраў гістарычнае ра...
 шэнне партыі і ўрада аб канчат...
 ковай адмене картачнай сістэмы і...
 змяненні цян.

Кожны рабочы і калгаснік ад...
 чувае ўпаўненасць у тым, што пад...
 геніяльным кіраваннем права...
 дыра народаў Савецкага Саюза...
 трава Сталіна мы яшчэ больш п...
 авым матэрыяльны і культурны...
 ўзровень працоўных нашай кра...
 іны, мы зробім нашу краіну яшчэ...
 больш багатай і моцнай. У дасяг...
 ненні гэтай мэты работнікі сав...
 кага гандлю павінны заняць важ...
 ное месца.

выстаўкі Беларускай скульптуры і мастакі. Скульптар Азгур пачаў працаваць над трохметровай скульптурай «Серго Орджанікідзе», скульптар Керэін працуе над статуяй «Фізікультурніца», скульптар Грубе — над статуяй «Авіямалодзіст».

Прамысловасць рэспублікі адлюстроўвае ў сваіх карцінах мастакі Ахрэмчык, Пашкевіч, Мінін і Лейтман.

МЯСЦОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БССР ПЕРАВЫКНАПА ПЛАН ТРЭЦЯГА КВАРТАЛА

Прадпрыемствы мясцовай прамысловасці БССР выканалі план трэцяга квартала на 102,1 проц. Выпускная прадукцыя на 89.015.400 руб. Лёгкае прамысловасць выканалі вытворчую праграму на 101,9 проц., лёгкая — на 110,8, харчовая — на 112 і цяжкая — на 99 проц.

Вытворчая праграма за верасень выканана на 106,4 проц. Перадавой па выкананню вераснёўскага плана з'яўляецца харчовая прамысловасць, якая выканалі вытворчую праграму на 123,9 проц., выпускаючы звыш плана прадукцыі на 958.100 рублёў. Цяжкая прамысловасць выканалі вераснёўскі план на 102,8 проц.

ВЫНАХОДСТВА ІНЖЫНЕРА ГУБКІНА

Інжынер-механік завода імя Мянікова (Менск) т. Губкін сканструяваў аўтаматычны прыстасаванні для падачы нафты ў печы кавальскага цэха. Нафта з цыстэрны спачатку пападае ў бак, адкуль па спецыяльных трубах пераганяецца спіральным паветрам у бакі печак.

Зараз гэты працэс праходзіць уручную. Пры гэтым апрацаваць нафты разліваецца бескарысна. Зімой жа нафта замярзае і патрабуе спецыяльнага падагрэву. Па новай канструкцыі т. Губкіна ў сярэдзіне бака праходзяць трубка з адпрацаваным парам, што папярэджае нафту ад замярзання.

Канструктарскае бюро завода скончыла ўжо дэталёвую распрацоўку вынаходства т. Губкіна і ў пачатку 1936 года яно будзе праведзена ў жыццё, што даць заводу некалькі тысяч рублёў эканоміі.

тэатралізаваным одам. Майстарскае выкананне вучнямі раду мастацкіх нумароў сведчылі аб вялікіх талантах пролетарскіх дзяцей, аб сур'ёзнай і умелай рабоце педагогічнага персаналу. Юбіляраў цёпла віталі партыйныя, комсомольскія і профсаюзныя арганізацыі горада, бацькі і вучні школ.

Урачысты сход адправіў прывітальную тэлеграму лепшаму другу дзяцей нашаму вялікаму Стеліну.

КУЛЬТУРНЫ РОСТ

КЛУБ І ЛАЗНЯ НА ТОРФЗАВОДзе

СІРОЦІНА. 2 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). На торфзаводзе імя Даўмана пабудаван новы рабочы клуб на 350 месц. Абсталявана пастаяннае кіно, радыё, ёсць бібліятэка, працуюць гурты драматычны, кройкі і шыцця. Клуб электрыфікаваны.

На тэрыторыі завода пабудаваны таксама новае пажарнае дэпо і лазня. Лазня працуе 60 чалавек у гадзіну.

БОЛЬНИЦА НА ШКЛОЗАВОДзе

СУРАЖ. 2 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). На шклозаводзе «Нюкі» пабудавана новая больніца на 32 койкі. Больніца будзе абслугоўваць рабочых завода і калгаснікаў.

КЛУБ У КАЛГАСЕ

ЖУРАВІЧЫ. 2 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). У калгасе імя Чарвякова заканчваецца будаўніцтва вялікага клуба. Праўленне калгаса адпусціла на работы 15 тыс. руб. Адкрыццё новага культурнага ачага адбудзецца ў дні 18 гадавіны Окцябрскай рэвалюцыі. Тут будзе вялікі зал для кіно, для сходаў і вечаў, чытальня, пакой адпачынку калгаснікаў, дыржэня, раённая насенная лабараторыя і калгасная канцэлярыя.

ХАТА-РАДЗІЛЬНЯ

МАГІЛЕУ. 2 кастрычніка. (Кар. «Звязды»). У калгасе «Большэвік», Гарадзішчанскага сельсовета, адкрылася хата-радзільня. 30 верасня тры маці-калгасніцы ў хата-радзільні нарадзілі здаровых дзяцей.

ра пачынаюцца заняткі ў новааганізаванай двухкласовай школе медыцынскіх сясцёр. На 100 месц паступіла 269 заяў. Прыёмныя іспыты прайшлі 120 чалавек. 60 проц. паступіўшых у школу — калгасніцы.

МЯСА-РЫБНЫ МАГАЗІН. Па Фрунзёўскай вуліцы Менштаргандаль адчыніў вялікі мяса-рыбны магазін. Мясное аддзяленне абіта бляхай і мае ўласны леднік.

ПАМЯШКАННЕ ВДТ

Беларускі дзяржаўны тэатр ОПЕРЫ І БАЛЕТА

Сёння **ОПЕРА КНЯЗЬ ІГАР**

Вілеты ў рабочай касе з 11 да 2 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 5 гадзін вечара.

Прымаюцца заяўкі на калектыўныя паходы (са скідкай).

Памяшканне дзяржаўнага польскага тэатра БССР ВДТ-III

Мастацкі кіраўнік **Самінаў.** 4 кастрычніка **КІРШОН СУД**

Пачатак у 8 гадз. 30 мін. веч. Вілеты прадаюцца ў рабочай касе і ў касе тэатра.

Гукавы **КІНО-ТЭАТР** Мастацкі гукавы фільм «Чырвоныя зорны» **ПЕПО**

Гукавы **КІНО-ТЭАТР** «Поррета сьня» Гукавы мастацкі фільм **«ГРАНІЦА»**

Гукавы **КІНО-ТЭАТР** «Інтэрнацыянал» Гукавы мастацкі фільм **ЛЕТЧЫКІ**

Кіно **«СПАРТАК»** Выдатны фільм **ДЗВЕ МАТКІ** драма ў 6 частках

Ваенспецбуду БКА БВА патрэбны

на пастаянную работу ў г. Менску: **ЭЛЕКТРАМАНЦЭРЫ, ВАДПРАВODЧЫКІ, СЛЕСАРЫ, АТАПЛЕНЦЫ.**

Зварачацца: г. Менск, Плян Воі. 23, з 9 да 10 гадзін раніцы штодзённа.

Тав. Міхалькова (н-да профсаюза) у апошні дзень усебеларускіх міжведамствяных спаборніцтваў пабіла жаночы і мужчынскі рэкорды на мятанню дыска. Яе новы рэзультат 36 м. 82 сент. Ранейшы жаночы рэкорд — лем — быў 34 м. 36 сент., мужчынскі рэкорд — 36 м. 45 сент.

Фото **КУРСЕВІЧА**.

«МЕСЯЧНІК ТЭХНІКІ»

Дом асветы (Комп'ют бычая, 19). 4 кастрычніка ў 8 гадзін вечара адбудзецца **даклад праф. ПАПОВА К. А.** (навукова-даследчы інстытут шляхоў НКШЗ).

на тэму:

«Дрэва ў будаўніцтве і барацьба з дэмавым грыбком» Запрашаюцца навуковыя інжынерна-тэхнічныя работнікі, рабочыя і студэнты. **ОРГКАМІТЭТ.**

У сувязі з рамонтам высокавольтнай лініі, які праводзіць МПЭС у раёне Навівак, кіраўніцтва вадаправода і каналізацыі г. Менска абвешчае, што

6 кастрычніка падача вады ў горад будзе паменшана на 50% 3 8 гадзін раніцы да 4 гадзін дня. **ДЫРЭКЦЫЯ.**

КАЛУЖСКІ ГІДРАМЕЛІЯРАЦЫЙНЫ ТЭХНІКУМ запрашае на пастаянную работу

выкладчыка па гідра-меліярацыйных дысцыплінах. Прапавовы адрасаваць: г. Калуга, Маскоўскай обл. Пролетарская, 129. Гідра-меліоратывны тэхнікум. **ДЫРЭКЦЫЯ.**

ГОМЕЛЬСКАМУ ШКЛОЗАВОДУ ІМЯ СТАЛІНА ПАТрэбны

2 стаошыя бухгалтары са стажам не менш 3 год. працуючы на самастойным балансе.

1 **БУХГАЛТАР-ФІНАНСІСТ** з тым-жа стажам і 5 **РАХУНКАВОДАУ** са стажам не менш двух год. Зварачацца да галоўнага бухгалтара завода.

УКРАДЗЕНА КРУГЛАЯ ПЯЧАТКА калгаса «Прамень Комуны», Шчыткаўскага с.с. Старадарожскага раёна. Печаль неспраўднай.

УКРАДЗЕНА комсамольскі білет № 4338953 на імя **Бабунікавай Р. Е.** Личыць неспраўднай.

ПАТрэбна МАШЫНІСТКА

Зварачацца ў кантору выдавецтва «ЗВЯЗДА» (Совецкая, 63). бухгалтары.

ДА ўВАГІ Чытачу і падпісчыкаў «ЗВЯЗДА» АДКРЫТА ПАДПІСКА

штодзённая газета. Орган ЦК і МК КП(б)В ЦВК і СНК БССР. Падпісная плата: 1 мес — 2 руб 50 кап., 3 мес. — 7 руб 50 кап., 6 мес — 13 руб. на год — 80 руб.

«ОРКА» Усебеларуская газета на польскай мове. Орган ЦК КП(б)В. Падпісная плата: 1 мес — 1 руб 20 кап., 3 мес — 3 руб 60 кап., 6 мес — 7 руб 20 кап. на год 14 руб 40 кап.

«БОЛЬШЭВІК БЕЛАРУСІ» Палітыка акадэмічны штомесячны журнал орган ЦК КП(б)В. Падпісная плата: 1 мес — 40 кап., 3 мес. — 1 руб 20 кап. 6 мес — 2 руб 40 кап. на год — 4 руб. 80 кап.

«БОЛЬШЭВІКІ ДРУК» Двухтылінавы журнал ЦК КП(б)В. Дзе агляды шматлікіх рэчэй і яскравыя абмер вопытам рабселькоўніц і аб іх карэспандэжныя работы. Падпісная плата: 1 мес — 1 руб 3 мес — 3 руб 6 мес — 4 руб на год — 12 руб.

«РАБОТНИЦА І КАЛГАСНИЦА БЕЛАРУСІ» Журнал выходзіць два разы ў месяц. Выданне ЦК КП(б)В. Лепшы дапаможнік у рабоце і падручнік для работніц калгасніц. Жонкі рабочых і калгасніц адукацыі.

Падпісная плата: 1 мес — 40 кап., 3 мес. — 1 руб 3 мес. 6 мес — 2 руб 40 кап. на год — 4 руб 80 кап.

ПАМЯТАЙЦЕ што аўгустэрмінавая і своечасовая здача і падача звестак звычайна бесперабойную дастаўку. **ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА** на ўсіх паштовых аддзяленнях і арганізацыях.

Прыём студэнтаў на першы курс **АРШАНСКАГА НАСТАЎНІЦКАГА ІНСТЫТУТА** у групы мовы і літаратуры, гісторыі і географіі. Задаткова працягнут да 5 кастрычніка.

Студэнты забяспечваюцца стыпендыяй і інтэрнатам. **ДЫРЭКЦЫЯ.**

АДРАС РЕДАКЦЫІ І ВЫДАВЕЦТВА: Менск, Совецкая, 63. Тэлефоны: адказы рэдактару — 21-845; са стаярняў — 23-955; аддзелы: партыйны, культурны, замежнай інфармацыі — 22-412; сельскагаспадарчы прамысловы, часавых кампаній і мясцовай інфармацыі — 21-848; пісем рабочых і калгаснікаў і работ з рабселькоўніц — 21-399; загадчык выдавецтва — 21-358; масова-тыражны аддзел і прыём аб'яў — 21-360; бухгалтэрыя — 21-835.

Друкарня газеты «Звязда», Менск, Совецкая, 63.